

СВАБОДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЭТА

КПБ „НЛА“ і
МАНАПОЛІЯ НА ДРУК

ЗНОУ наша штотыднёвая беларуская газета СВАБОДА выходзіць з друку амаль празь месяц. Што здарылася? Прычына адна — манаполія КПБ на друк у БССР.

Аказалаася, што ў кожнай друкарні ўсё яшчэ дзеянічаюць партыйныя функцыянеры-сакратары. Яны гатовыя друкаваць і друкуюць любую «чарнуху-парнуху», сальныя анекдоты ды ўсялякую містыку, абы толькі не было крытыкі іхній марксісцка-ленінскай ідэалёгії. Гэтак пры поўнай манаполіі на друк у таталітарнай Вандэі ствараецца ілюзія «свабоды слова».

Але няўко, — спытаеся Вы, парнаграфія, вузкалобыя жарты, містыка і камунізм ёсьць рэчы сумашчальныхнія?

Выходзіць, што так. Камунізм, як ідэалёгія рабства, разумее чалавечую свабоду, як грэх. Як грашок раба. А якія ў раба грашкі? Цішком пахіхікаць з начальства, цішком памаструбаваць, цішком прыдумаць сабе фантастычных збавіцеляў — якіх-небудзь дамавікоў ці астролягаў ці касымічных прышэльцаў. «Свабодá» для нашага раба не азначае толькі аднаго — выхаду з рабства.

А цяпер назавем газеты, якія з ласкі КПБ у БССР друкаваць можна. Пасылі «Звязды» і «Народной газеты» гэта: «Ха-ха», «Смешно сказать», «Горчичник», «НЛО», «Детектив» і г. д. Рабу, — мяркуюць у КПБ, — не патрэбна СВАБОДА. Яму дастаткова «политического собеседника»...



КУРАПАТЫ, 3 ЛІПЕНЯ 1988 Г.

МЫ СТАЯЛІ Ў ЧАРЗЕ ПА ХЛЕБ...

КАЛІ гэты нумар выйдзе ў сьвет, «дзеци Чарнобыля» вернуцца са сваіх падарожжаў. І, напэуна, ужо напішуш сачыненны на тэму «Як я правёў лета». А цяпер, калі я пішу гэтыя радкі, газеты зъмяшчаюць фотаздымкі з шчасливымі дзіцячымі тварамі. Беларускія дзеци на Кубе! У Азербайджане! У Крыме! У Ізраілі! У ФРГ!

Мы кажам: «Дзякую!» На што нашая дзяржава

Ігар Бабкоў
сыціпла, але з пачуццём уласнае годнасці адказвае: «Няма за што». А можа і сапраўды, няма за што?

Калі ж мы спрабуем крычаць: «ратуйце!», — дзяржава патракае: «Сыпекуляцыя на чарнобыльскай тэмэ». альбо: «Радыяфобія».

Мне хацелася назваць гэтыя нататкі неяк іранічна. Напрыклад, «Нататкі радыяфоба». Але я не радыяфоб. І не

зьбіраюся апісваць радыяцыйныя жахі. Мяне пікавяць два пытанні. Першае: што з намі будзе? Другое: урокі Чарнобыля.

Мы яшчэ дарэшты не ўсьвядомілі, што ў радыяцыі будуть жыць не толькі нашыя дзеци, але і ўнукі, і праунукі... І таму, калі Зянон Пазняк кажа пра гістарычную перспектыву нацыі, гэта не абстрактныя слова, а пытанніе на-

(Далей глядзі стар. 8)



ШАПАЧНЫ РАЗБОР. Мал. С. Харэўскага

СЕНЬЯ — КАМУНІСТЫ, ЗАУТРА — КАПІТАЛІСТЫ

Народныя дэпутаты БССР — Антончык і Менгарсавету — Цялькоўскі распаўсядзілі адкрыты ліст, у якім раскрываюць патаемныя мэты стварэння Беларускай на-гукова-прамысловай асацы-йшы.

«Сенія Асацыяцыя,— сказа-на ў лісьце,— у васобе яе кі-раўнічага органу (Савета), называе сваімі калектыўнымі чле-чамі 55 прадпрыемстваў, арганізаціі ды ўстаноў саюзнага запарарадкавання: заводы, банкі, ВНУ, у тым ліку і Вы-шэйшая партыйная школа. Со-тні тысяч работнікаў па камандзе залічлі ў новую грамад-скую арганізацыю, якая ўжо ўвайшла ў ўсесаюзныя на-гукова-прамысловыя саюзы, разам з ім, у Эўрапейскі саюз прад-прымальнікаў пры ЕЭС.

Яшчэ не вызначана распуш-ліканская дзяржаўная ўла-насць, не начацілася юе пры-тывызныя, не прынятны законы пра ўладу, пра грамадзянства, пра ўласнасць прадпрыемств, а гаспадарнікі-камуністы ўжо абвясцілі сабе прадпры-мальнікамі.

Яшчэ не ясна, хто будзе кім і што будзе чым і з дырэкта-ры ўжо сформавалі зь сябе Са-вет асацыяцыі і адразу пар-камендавалі прадпрыемствам-членам асацыяцыі пералічы-да і студзеня 1991 г. па два-тры мільёны ў статутны фонд Асацыяцыі. Гэта гроши пра-доўных калектываў, якія за-утра банк асацыяцыі ім жа і прапануе ѹ якасць кредиту для выкупу ўласнасці...

На адрес праздымома Мен-гарсавету ўжо паступілі калек-тыўныя заявы з шэррагу прад-прыемстваў Менску, якія па-вяджаюць, што рашэнне пра-уступленне прадпрыемстваў ў БНПА прымалася келейна, без абмеркавання Статута гэтай арганізацыі ў калектыве. У та-хіх сітуацыях, каб абараніць свае права на ўласнасць, пра-цоўнымі мэтаўгоднаў даюцца калектыўныя даговоры пунктам, які забараняе адміністрацыі, прафкаму. СТК прымамаць ад-імя халектыву любым рашэн-ні пра змену адносін ўла-насці на прадпрыемстве. Так-сама мэтаўгодна ў гэтай суве-зі разгледзець пытанніе пра-поўную дэплітмацию прад-прыемстваў і стварэнне рабочых камітэтаў для абарони ўла-насці. Рэкамендацыі па арганізацыі рабочага самакіравання можна атрымаць у арг-камітэце Рабочага саюза Бе-ларусі (тэл. 37-41-49).

РЭЦЭНЗІЯ

Самая кароткая рэцэн-зія на прэм'еру спектакля «Тутэйшыя» ў беларускім акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы

Актар Манаеў, выканаў-ца ролі Мікіты Зноска, на-лі ўчора купляў газэту, сказаў: «Мне вечерку, по-жалуйста».

АДАМ ГЛЕБУС.

Дакладную інфа-мацию пра дзе-насць палітычнае апазіцыі на Белару-сі; уважаныя дум-кі прадстаўнікоў гэ-тае апазіцыі — эканамістаў, сацыёля-гаў, культуролягаў; дасьведчаны погляд у мінуўшчыну і буд-учыню нашае Ба-цькаўшчыны, а так-сама шмат чаго ін-шага Вы знайдзеле на старонках газеты **«НАВІНЫ БНФ»**.

Для таго, каб падпісацца на «На-віны БНФ», трэба адвольную суму гро-шай пераслаць на адрас: 220034, Менск, вул. Румян-цава, 13, Алена Галаўчак.

ПАКУТНІЦКІ КРЫЖ ЯЗАФАТУ КУНЦЭВІЧУ

12 лістапада ў Віцебску была спроба паставіць ась-нечаны пакутніцкі крыж беларускаму ўніяцкаму бі-скупу Язрафату Кунцэвічу на мейсцы ягонага забойства ў гэты дзень 1623 го-ду.

М. ПАУЛАЎ.

ДРУГІ ЗЬЕЗД БНФ

Як было паведамлена на паседжанні Управы Фронту, другі зъезд БНФ пройдзе ў канцы студзе-ни 1991 году.

ГАРАДЗЕНСКАЯ КРОНІКА

20 верасьня тут пачала працу трэйцяя сесія га-радзенскага савету, на раз-гляд якой дэмакратычная група пропанавала Дэкларацыю аб самакіраванні Гародні. Апроч іншых пы-таний, сесія забараніла будаўніцтва трэйцяе чаргі вытворчасці капралакта-му на ВА «Азот», надала ахвярам сталінскіх рэпра-сій тыя ж Ільготы, што і вэтэрнам Айчыннае Вай-ны, аднавіла ў правох ста-ражыты герб Гародні — аленъ Сьв. Губэрта з залатым крыжам.

Па-сутнасці, аленъ вяр-нуўся ў свой горад, таму

што захаваліся выявы га-радзенскіх пячатак з але-нем яшчэ з 1565 году, а па асобных звестках такі герб ужываўся з канца XIV стагодзьдзя.

У часы Расейскага імпера-ри аленъ, як «польскі герб», быў адабраны, а горад па волі чыноўнікаў атрымаў зубра. «Бык» да-жыў амаль да нашых ча-соў, напрыклад, ягоная выява ўжываецца мясцовай тытунёвай фабрыкай для аздобы цыгарэтай. У апошнія гады, калі было «камуністычнае» адраджэнне, аленъ вярнуўся, але... з ласінымі рогамі, выламаным крыжам, чырвонай зоркай уверсе і з чырвона-зялённым «дзяр-жайным» фонам замест блакітнага.



Дарэчы, калі на сэсіі разглядалася «гербавае» пытанье, дэпутатаў-вой-скоўцаў у залі не было. Астатнія выказаліся адигалосна.

* * *

У каstryчніку адбыўся пленум гарадзенскага аб-каму КПСС. Зь вялікай прамовай выступіў першы сакратар У. Сямёнаў, якога ўсё часцей называюць як патэнцыяльнага канды-дата на пасаду першага сакратара ЦК КПБ

У. Сямёнаў прызнаў, што за перыяд справа-дачы колькасць членаў аб-ласной арганізацыі КПСС зменышлася на 3,7 тысячи чалавек, а колькасць тых, хто адмаўляецца пла-ціць складкі павялічылася ажно ў 11 разоў. Моцна зменышлася і колькасць мясцовых парткамарганізацій. Прыблізна на 40 працэнтаў зменышўся бюджет абласной арганізацыі КПСС. Есьць факты выходу з партыі ня толькі рабочых, але і нават дырэктараў прадпрыемстваў, у тым ліку ў сельской мяс-цовасці.

Паводле дадзеных апа-зіцыі і звестак ад лібрэ-ральнае часткі апарату КПСС, сапраўдная карціна У. Сямёнаўым моцна пры-

ўхарошана. Так, толькі ў Гародні тых, хто выйшаў з КПСС або падаў заяву на выхад, налічваецца 4,5-5 тыс., наявніця склад-каў набыла паўсюдны ха-рактар. Ад пачатку года ў КПСС у 280-тысячнай Га-родні прынята... 19 чала-век. Звесткі правераныя і пацьверджаныя.

* * *

28 каstryчніка. У цэн-ры горада заплянаваныя чарговыя мерапрыемствы: Дзень паміанія продкаў «Дзяды» і... «День призы-вніка» з удзелам аўтабро-нетэхнікі. Кансалідація працягваецца.

А. ЧОВАТ. ГОМЕЛЬСКАЯ КРОНІКА

6 лістапада невядомы мужчына з крыкам: «Я сталі-ніст, иенавіджу дэмакра-таў!» у трамвайскай цыні-це парапаніў наожом актывіста мясцовага дэмакратычнага руху А. Фердмана.



Дарэчы, калі на сэсіі разглядалася «гербавае» пытанье, дэпутатаў-вой-скоўцаў у залі не было. Астатнія выказаліся адигалосна.

У каstryчніку адбыўся пленум гарадзенскага аб-каму КПСС. Зь вялікай прамовай выступіў першы сакратар У. Сямёнаў, якога ўсё часцей называюць як патэнцыяльнага канды-дата на пасаду першага сакратара ЦК КПБ

У. Сямёнаў прызнаў, што за перыяд справа-дачы колькасць членаў аб-ласной арганізацыі КПСС зменышлася на 3,7 тысячи чалавек, а колькасць тых, хто адмаўляецца пла-ціць складкі павялічылася ажно ў 11 разоў. Моцна зменышлася і колькасць мясцовых парткамарганізацій. Прыблізна на 40 працэнтаў зменышўся бюджет абласной арганізацыі КПСС. Есьць факты выходу з партыі ня толькі рабочых, але і нават дырэктараў прадпрыемстваў, у тым ліку ў сельской мяс-цовасці.

Паводле дадзеных апа-зіцыі і звестак ад лібрэ-ральнае часткі апарату КПСС, сапраўдная карціна У. Сямёнаўым моцна пры-

ўхарошана. Так, толькі ў Гародні тых, хто выйшаў з КПСС або падаў заяву на выхад, налічваецца 4,5-5 тыс., наявніця склад-каў набыла паўсюдны ха-рактар. Ад пачатку года ў КПСС у 280-тысячнай Га-родні прынята... 19 чала-век. Звесткі правераныя і пацьверджаныя.

* * *

Л. ШПІТАЛЬNIK.

БЕЛАРУСКАЯ ЭМІГРАЦІЯ У КАНАДЗЕ

Пра беларускую нацыянальную эміграцыю ў Канадзе мала ведаюць на Бацькаўшчыне. Цяпер жа нешта зъмянілася. І ўжо наш час піс былых беларускіх вайскоўцаў «Зважай», які выдаецца ў Канадзе і Злучаных Штатах, дзякую Бегу, пятнаццаць гадоў, раз на трох месяцах, цяпер заглядае і ў розныя куткі Беларусі. Адтуль мы атрымліваем шмат лістоў, шматлікія землякі, спасылаючыся на пагрозу чарнобыльскае радыяцыі, просяць у нас дапамогі, каб як найскорэй перебрацца сюды.

Вось чаму хачу ходзь збольшага пінфармаваць пра тое, як выглядае сірава іміграцыя ў Канадзе.

Краіна гэтая па тэрыторыі другая ў сівеце, мае ўсяго 26 мільёнаў жыхароў, восьмая частка зямлі культывуеца. Бальшыня насельніцтва жыве на сумежжы з ЗША. Горад Таронта з трыма мільёнамі насельнікаў і правінцыя Антарыё з дзвеяцю мільёнамі — гэта індустрыйны рухавік краіны. Пераважна сюды і прыбываюць новыя імігранты.

Пасля апошняе вайны пераважала іміграцыя з Заходняе Еўропы; трапіла сюды і невялікая колькасць беларусаў, якіх Сталіну прыдаламозе заходніх хаўрусьнікаў не ўдалося палавіць ды адправіць на Сібр. Паводле савецкіх звестак, з Нямеччыны вярнулася на Бацькаўшчыну 330 тыс. беларусаў. Бальшыня з іх вярталася пад прымусам. Тыя ж, каму, як «перамешчаным асобам» удалося высылініць з бальшавіцкіх лапаў, а таксама былых жаўнеры з Брытанскай арміі (польская корпусу) трапілі часткова і ў Канаду.

У цяперашні час Канада бярэ ў год каля 200 тысяч імігрантаў, пераважна з Ган Конгу, Індыйскага субкантынэнту, Афрыкі, Карыбскіх астравоў. З Еўропы шмат менш.

Лепшыя шанцы маюць тыи, што маюць тутака сваякоў, ці прынамсі людзей, якія загварантуюць ім працу й памешканье. У Канадзе цяпер 10 прац. беспрацоўных, на якіх выдаткоўваецца 10 мільярдаў далераў у год. Ёсьць недахоп працоўных рук ці, калі хочаце, галоўаў у кампютарнай індустрыі. Сярэдняя плата работніка ў індустрыі цяпер 15 дал. у гадзіну, мінімум — 4,5 дал. Не хапае рук у нізкаплатных прафесіях пры апрацоўцы зямлі, у горадзе — у так званай «сэрвіс індустрыі». Пражыць у такім горадзе як Таронта каштует вельмі шмат — ці не найдаражэй на амэрыканскім кантынэнце.

Асобна трэба казаць пра так званую неіягальнную іміграцыю. Што гэта такое? А вось прыяджае сюды нехта на візы, скажам, на месец ці два, а пасля ўдзе ў іміграцыяне бюро ды заяўляе, што з

прычынаў палітычных рэпресіяў у дома ён ёсьць фактычна палітычным уцекачом і жадае застацца ў Канадзе. Бывае і інакш. У межах дзяржавы зъяўляюцца дзіркі, праз якія пралазяць тысячы гэткіх «палітычных» уцекачоў. Прывладам, летасць у правінцыі Ньюфаўндленд, у аэропорце Гандэр, дзе пры лёце з Масквы на Кубу сядзе савеццы Аэрафлот, утварылася такая «дзірка». Пакуль канадцы пастанавілі дзірку залатаць, дык з генага Аэрафлоту было налезла некалькі тысячаў баўгароў, туркаў і паліакаў. Праўда, нікога з іх не дэпартавалі.

Што ж адбываецца з тымі «нелягаламі»? Пакуль яны пройдуць праз іміграцыйнае сіта, гады два ці трох, а то й даўжэй трэба «рабіць бакамі». Ня маеш права працы, бо яна маеш права ўезду. Мусіш задавальняцца самымі нічэмнымі і нізкаплатнымі заняткамі. І калі ты не крыміналіст, не наркман, а здаровы, сумленны й працаўты чалавек, можаш дзесьці прыладзіцца даць кароў і кідаць гной, альбо працаўць у горадзе — у якім рэстаране ці шпіталі.

Цяпер такіх «нелягалаў», якія паволі праходзяць праверку у Канадзе каля 80-ці тысячаў. Лік іх не зъмяншаецца. Жывеца ім нісоладка.

Вось каротка і ўсё. Пра легальныя шляхі пераезду сюды можаць даведацца ў нашым пасольстве. А тым, хто так ці інакш апынеца тут, будзем раіць як пражыць ды ўкараніцца паміж нас.

Кастусь АКУЛА.

БЫУ У МЯНЕ СЫН

Я ХАЧУ расказаць, як съпісваюць салдатаў у савецкай арміі і як съпісалі майго сына.

Мой сын, Бобрык Ігар Уладзімеравіч служыў у Калінінградзе, в/ч 74121 «В». Я не могу называць гэта службай. Будаўнічыя войскі. Брудная праца (напрыклад, разгрузка цементу), а бялізуны мяніюць раз на тыдзень, і каб самому мыць, на што дзень німа падмены.

На прысязе я сына не пазнала. Ягоны сплоханы выгляд насыцярожыў мяне. Да таго ж ён быў хворы. Нават давялося пад вечар выклікаць хуткую дапамогу. Калі знялі тэмпературу, сын прызнаўся мяне, што яго білі. Білі за ўсё: што рос бяз башкі, што на твары — скулкі, што шмат ведаў і не баяўся казаць...

14 ліпеня 1990 года пасля падлунні, працуячы на КПП, Ігар афармляў баявы лісток. Зь ім было шмат хлопшаў, разам пілі сок з рулетам. А паміж 18.00 і 19.00 мой сын быў ужо мёртвы. Яго знайшлі на будоўлі. Побач з ім ляжаў ягоны га-

дзінинік (цэлы), а павязка дзяжурнага з адарванымі матузкамі вісела на трубе. Фуражка, па словах салдатаў, засталася на КПП, але праз нейкі час яе быццам бы знайшлі на даху 5-павярховага дома. І калі я прыехала, камандзёры сказаці мне, што Ігар упаў з гэтага дома. Я схадзіла на мейсца. Яго абрарадзілі са мі салдаты. І не было відаць, каб тут нехта ляжаў, як тое што падаў.

Ніхто гэтае мейсца не абсьледваў. Не было ніякіх экспертызы. Ніхто не прыймаў ніякіх мер. І з мною размаўляшь не хацелі. У праکуратуры я спрабавала распавесці пра тое, што казаў мне сын, але мяне спынілі і сказаці, што калі ў мяне ёсьць забойца і доказы, дык каб прадставіла ў праکуратуру для праверкі.

У морг мяне не пусцілі. А калі дома, у прысутнасці чужых людзей я распранула нябожчыка, дык убачыла: зъбітая ніжняя частка пераду, усё сініе, расьсечанае брово, падранае калена і паміж лапатак таксама усё сініе, зъбітае, за вухам ад удараў усё сініе. Прывяду вытрымку з заключэння, якое прачытаў у праکуратуры лекар, які быў прыскрыці:

«Обнаруженные на трупе Бобрик И. В. телесные повреждения и признаки сотрясения тела свидетельствуют, что повреждения образовались в результате падения с высоты. Смерть Бобрик И. В. последовала от тупой массивной травмы тела, сопровождавшейся размежеванием правой доли печени и острой кровопотерей».

17 верасня мяне даслалі такі ліст:

«Согласно заключения посмертной экспертизы, у вашего сына на момент смерти развилось острое психическое нарушение в форме эпизода, расстроившего сознание, что и послужило причиной его гибели».

Далей пісалася, што старэйшим съледчым праکуратуры было грунтуюна агледжанае мейсца здарэння і ніякіх сълядоў бойкі ці чаго падобнага мя знойдзена.

Хацелася б спытаць у гэтых паноў з праکуратуры: а калі яны аглядадлі гэтае мейсца? Толькі на трэйшія суткі, як прайшлі дажджы... І хто ведае сапраўднае мейсца забойства? Ведае толькі забойца і, можа быць, салдаты, якія маўчачы.

Калі я прыехала ў праکуратуру другі раз, зь мяне зрабілі дуру. З гэтым і паехала.

Але я так і не зразумела, як можна падаць з вышыні, і атрымаць удар адначасова і ззаду і съпереду? І як можна пасля съмерці вызначыць, што чалавек меў вострае парушэнне ісціхікі? Хіба, калі моцна даць яму чым-небудзь, дык ён і стане вар'ятам...

Словам, у арміі ёсьць свая мафія. І людзей там съпісваюць як жывёлу ў калгасе. Такая армія нікому не патрэбная. Гэта крылавая бойня, а не армія.

**З павагай Т. АУЧЫНЬНІКАВА,
Гародня.**

"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРОЩЕНИЯ"

ПАД гэткім загалоукам івейская раёнка «Путь Ільіча» змясьцла абураны доўніс нейкага Н. Чугунова, старшыні мясцовых ветэранаў:

«В горпоселке Івье слу́чилась беда. Ночью неизвестные лица осквернили памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Когда унижают достоинство человека, становится обидно и стыдно за того, кто преступил порог общепринятой морали. Но тлеет в глубине души надежда, что это случайный эпизод. И другое дело, когда совершило надругательство над общепринятым идеалом, когда делается это с умыслом, тайком от окружающих.»

Чалавече жыцьцё паняйшаму каштую менш, чым гіпсавы ідал.

«Нет, это не хулиганская выходка. Это скорее политический выпад, когда под ударом прута, камня уничтожается наша национальная гордость... Когда замахиваются на Ленина, то замахиваются на всю нашу политическую систему, дискредитируя ее в глазах масс... До какого же барьера низости дошли некоторые люди, если уже памятник Ленину подвергается скверне. Дальше пустота, пропасть...»

З апошнім нельга не пагадзіца. «Акт вандалізму» — так назваў Н. Чугунов тое, што адбылося ў Іўі. А ці яя ёсьць уся гісторыя, распачатая Ул. Леніным, адным бясконцым актам вандалізму — над жывымі людзямі, над зямлём, над шэдэўрамі культуры, над помнікамі, над саракуднай нацыянальнай гіднасцю?

І. КАРПІКАУ.

P. S. Як паведаміў зь мястечка Іўе карэспандэнт СВАБОДЫ, у тутэйшага помніка Ул. Леніну адблізілі нос. Навошта?..

P. S. 2. Калі гэты нумар СВАБОДЫ ўжо быў падрыхтаваны да друку, зь Іўі прыйшла новая інфармація. Помніку прыклейлі новы нос. Гарвыканкам выдзяляў галоўнаму архітэктuru раёна Варанюку больш за 100 тысяч рублёў на закупку якога-небудзь дэмантаванага ў братній Літве помніка Ільічу.

І. К.

РАЗЪВІТА

Мы прыйшлі ў дзіцячы сад,
Бачым Леніна пагляд.
Добры дзень дзядуля Ленін! —
Прывітаща кожны рад.


Прызнаюся, як на духу: грэшны, ніколі быў камуністам і верным ленінцам. Ня мог. А вось у КПСС — быў.

Уступаючы туды ў незабываўныя гады застою, я прыйшоў на пасяджэнне бюро гаркому, дзе адбывалася таемства далучэння да авангарду грамадзтва, у тэ尼斯цы з пікамі, звонкамі і іншай картачнай масцю. «Как вы посмели явиться в таком наряде?! — задыхнуўся ад абурэння нейкі стары бальшавік. — Вы можете себе представить Владимира Ильича с картами в руках?»

Я прасцей простага мог уявіць правадыра абяздоленых ня толькі з картамі, але і з кілішкам добра ганьбы ці віна — дзечнебудзь у кавярні на беразе Жэнеўскага возера ці пасыля палявання ў Шушанскім.

Значна цяжэй мне было ўявіць, што напрыклад, 19 сакавіка 1922 года Уладзімір Ільіч у сакрэтным лісце да Палітбюро ЦК РКП(б), патрабуючы ўзмацніць рэпрэсіі супраць духавенства і вернікаў, пісаў: «чем большее число... удастся нам расстрелять, тем лучше».

Калі я з пачуцьцем вялікае палёгкі здаў свой партквіток і быў выключаны зь ленінскае партыі "за отход от позиций марксизма-ленинизма", адна ідэяная на-мэнклітурная дама ўгаворвала мяне "не оставлять партію в трудны момент". Пры гэтым яна спасылася на майго бацьку-нябожчыка, што, як ёй чамусьці здавалася, быў адданым ленінцам. Мяркую, што я лепей ведаю свайго бацьку і маці, якая таксама бяз сълёз разъвітала ся з "умом, честью и совестью эпохи". Падазраю, што ня толькі мяне бацькі ніколі не вучылі ва ўсім браць прыклад в Валодзі Ульянава. Ну і, вядома, не ў мяне аднаго аніколі, нават у хвіліны замара-чанья не ставала натхненна на тое, каб стварыць апавяданьне, як Ленін любіў дзя-цей, або скласці вершык ці пазмку пра тое, як Ільіч, чытае "Правду" ці "думае пра Беларусь". І ўсё-такі кожны з нас во-ляй-няволій дыхаў атрутнымі парамі ак-цябрацка-плянерска-камсамольска-парце-йнай машыны. А таму яшчэ нядаўна дзядуля Ленін уяўляўся нам, безумоўна, як геніем усіх часоў і народаў (пра інтэлек-туальны ўзровень правадыра хораша сказаў адзін з высланых ім за мяжу "контр-рэвалюцыянеру" — М. Бярдзяеў), але, прынамсі, дзяячом, якога варта было чы-таць і на якога ў дадзенай сітуацыі можна было спасылацца. Кажуць, яшчэ нейкіх пару гадоў таму кіраўнік Саюзу пісьмені-каў Латвіі Ініс Петэрс сарваў аплады-смент, калі замест уласнае прамовы пра-чытаў на нейкай літаратурнай зборні



Воблік
У.І.Леніна
знойшоў
свой
выраз
у шмат-
лікіх
аб'ектах
манумэн-
тальнай
прапа-
ганды.
НА
ЗДЫМКУ:
бюст
У.І.Леніна.

ЛЕНІНСКІЕ ЗЬ

ЗЬ

УЛАДЗІМЕР АРЛОЎ

ленинскі артыкул "Да пытаньня пра нацыянальнасці або пра "аўтанаамізацию".

Мне здаецца, цяпер, калі бронзы Ільліч дзень пры дні набывае ўсё больш сваіх сапраўдных, чалавечых якасцяў. Петэрс згадвае той выпадак не без па-чуцця ніякаватасці. Згадзіцеся, далікатна кажучы, няёмка падмацоўваць сваю думку цытаткамі чалавека, які (у ад-розненіи ад ягонага таленавітага пасьлядоўніка — крамлёўскага горца), ня тоячыся, пакідаў шматлікія пісьмовыя съведчаныні сваёй жорсткасці, заклікаючы расстрэльваць заложнікаў, прастытуяк, съвтароў, "кулакоў", "буржуяў", спекулянтаў і іншых ворагаў.

Паводле маіх назіраньняў, людзі з розумам і жывым сумленнем у нас, на Беларусі, Уладзіміра Ільліча ўжо з год, як не цытуюць. Дакладней, цытуюць, але ўжо як бы наадварот — разъвітваючыся са сваёй аблудаю і засыцерагаючы ад яе іншых. Адну з такіх малавядомых пакуль што цытатак з напісанай тав. Троцкім ленінскай біографіі хачу прапанаваць уваже верных ленінцаў: "Это диктатура? Это манная кашка! — любіў паўтараць Ільліч. — Русский человек — слишком добр. — Он не в состоянии принять решительные меры революционного террора. Тем не менее, необходимо попробовать..."

"Напрабовались" усмак.

Леніну пашанцавала памерці адносна рана. Калі хочаце — своечасова. У тым сэнсе, што праз колькі гадоў яго маглі выкінуць з краіны, як ягонага біёграфа тав. Троцкага, або зрабіць — разам з Бухарыным, Каменевым, Зінсевым і іншымі правадырамі рэвалюцыі — удзельнікамі гучных "адкрытых" працэсаў. Гадоў праз 50 яго б рэабілітавалі, а праз колькі месяцаў, як і у выпадку з іншымі бальшавіцкімі верхаводамі, мы б задумаліся: навошта і дзеля чаго, калі за зьдзейсненае імі іх ніколі не рэабілітуе сама Гісторыя?

Але Ленін памёр у часі і таму, замест таго, каб выдзіраць з кніг ягонага партрэта, па ўсёй краіне яму панаставілі помнікаў.

Зрэшты, больш верагодным мне ўяўляецца іншае разъвіцце падзеяй. Іосіф Вісарыёнавіч мог адправіць настаўніка на той съвет ціха, бяз шуму і пылу, бяз гучных працэсаў, выдзіранья партрэтаў, паленія кніг і іншых бальшавіцкіх штучак. Сталін цудоўна разумеў, што быць заснавальнікам небясьпечна. Значна выгадней, схаваўшыся за помнік правадыру, абсолютна шчыра абвясціць сябе спадкаемцам і прадаўжальнікам.

Дарэчы, пра помнікі.

З год таму я прысыніў фантасмагаричны сон. Па маім родным Наваполацку ездзіў, зносячы помнікі Уладзіміру Ільлічу, звычайны савецкі бульдозер. Дзеци падбягалі да будзазерыста, казалі яму адрес чарговага помніка, дзядзька спа-важна запісваў яго ў свой нататнік і ехаў рабіць сваю справу далей.

Сёньня, калі шчыльныя шэрагі помнікаў правадыру працоўных пад гучныя воплескі гэтых самых працоўных ужо істотна парадзелі, фантасмагаричным у маім сыне засталося адно тое, што дзея адбывалася ў Наваполацку, дзе — рэч амаль неверагодная! — ніякіх помнікаў Ільлічу ніколі не было. Не было нават вуліцы Леніна. Праўда, дзядуля дзейнічаў, так бы мовіць, і "пры наяўнасці адсутнасці". Калі тутэйшыя "нацыяналісты" спрабавалі пераназваць наваполацкія вуліцы з дэбільнымі назвамі тыпу Юблейная, Алімпійская або Камсамольская, бацькі горада не проста адмахваліся, як ад дакучлівых мух (ня лезьце, маўляў, з нейкімі там Скаринамі і Каліноўскімі), але са значэннем падымалі ўгору палец і, палохаючы саміх сябе, прыхлопвалі гнілых інтэлігентаў апошнім аргументам: "В городе еще нет улицы имени Ленина!" Цяпер ужо можна з усёй пэўнасцю да-даць: і ніколі ня будзе. Ні вуліцы, ні помніка!

Вялікі пралетарскі пісьменнік М. Горкі, на верыць якому няма анікіх падстаў, у лістападзе 1917 года пісаў пра Ільліча: "он обладает отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс". (М. Горький. "Несвоевременные мысли". Париж, 1971. С. 113). Не зусім не памыляўся мудры Анры Барбюс, сказаўшы ў разгар ста-лінскага генацыду, што СТАЛІН — ГЭТА ЛЕНІН СЁНЬЯ.

19 траўня 1922 года Ільліч загадаў рыцару рэвалюцыі Дзяржынскаму падрыхтаваць высылку за мяжу красы расейскае інтэлігенцыі. Дзеля гэтага правадыр раіць рыцару "собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей". А вось і гатовыя ворагі: "питерский журнал "Экономист"... по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 напечатан на обложке писок сотрудников. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи" (Сб. дак. "Ленин и ВЧК". М., 1975. С. 566—567). Як вам ленінскія парады? А тэрміналёгія? Ці не нагадвае нешта вельмі знаёмае з 30-х гадоў?

Чую голас апанента: ну вось, пакланяліся Леніну, вырываючы з яго бясцэннай спадчыны адны цытаты, а цяпер той самай методаю выкрываем яго. На гэта я адкажу: геніяльны ідэі Ільліча, якія доўгія гады паўтараліся як малітвы-заклённы, так і не ўласціліся ў "светлое будущее". А вось ленінскія ўказаныні і запаветы, ад якіх робіцца вусьцішна, вельмі хутка рабіліся страшнай рэальнасцю: расстрэламі, высылкамі, тэрорам.

Між іншым, цытаваны вышэй ліст напісаны "самым чалавечным чалавекам" за колькі дзён да першага кровазыліцца ў мозг. Можна толькі здагадвацца, якія б яшчэ запаветы выйшлі з-пад пяра Ільліча, калі б не хвароба.

Дык хто ж ўсё-такі быў стваральнікам савецкай таемнай паліцыі? Хто быў пачы-

ЛЕНІНІМ



Аўтар . Ул.Арлоў у 14 гадоў

нальнікам тэрору, які закрэсліў дзесяткі мільёнаў чалавечых жыццяў? Ленін ці Сталін?

Нялішне паразважаць над гэтым пытаннем, калі вы бачыце, як афіцыйныя асобы ўскладаюць кветкі да велічных помнікаў. Нялішне падумаць пра гэта, праходзячы па Ленінскім праспэкце, незльчионых вуліцах імя Леніна. Нам, беларусам, дарэчы будзе ўзгадаць на гэтых вуліцах і ля гэтих помнікаў, як Ленін і кірауніцтва ягонае партыі спачатку аддалі Беларусь немцам у Бярэсці ў 1918-ым, а потым, не спытаўшыся ў нашага народу, непусціўшы ягоных прадстаўнікоў на перамовы, па жывым распалавінілі ейнае спакутаванае цела паводле Рыжскае дамовы ў 1921-м.

Ці думалі вы пра гэта ў самай ганебнай савецкай чарзе? Не, я не пра чаргу па міску нішчымнае лягернае баланды. І не пра чаргу на кватэру. І не пра чаргу на выезд за мяжу. І не пра чаргу па віно, мыла, цыгарэты... Я – пра чаргу да генія, што разам з паплечнікамі штурхнуў краіну на шлях, які давёў да бясконцага стаяння ў гэтих чэргах. Пра чаргу ў Маўзалей.

Ну, а як наконт ваших дзяцей – "юных ленінцаў" і "акцябрат" (слова настолькі чужое беларускай мове, што ягонае зынікненне пройдзе зусім незаўважна). Як наконт дэвізу, які яны мусіць ледзь не штодня паўтараць на лінейках і зборах? Да якой "борбы" яны павінны быць гатовы? За якое "дело"? Якой партыі? Ды той самай, дзякуючы якой мы зрабіліся абязмоўленымі жабракамі са зынявачнымі мазгамі. (Кажуць, недзе ў Францыі прызналі Уладзіміра Ільліча найвыдатнейшым мысліцелем XX стагодзьдзя. Па-

жылі б тыя французы хоць з тыдзень у краіне, што ледзьве не пабудавала ў 1980 годзе камунізм).

А як ставіцца вы да того, што вашыя дзеці носяць значкі з выявою чалавека, з блаславеніння якога (пасля згаданага напачатку сакрэтнага ліста да Палітбюро) толькі ў 1922 годзе расстралілі, па няпоўных звестках, 8100 "представителей реакционнага духовенства и буржуазии", у тым ліку 3447 манашак і пастушніц. (Протопресв. М. Польский. Новые мученики российские. Джорданвіль, 1949 – 1957. Т. 1. С. 214). Ці не лагічней было б, каб "юныя ленінцы" наладзілі збор гэтых значкоў для сваіх старэйшых таварышаў з КПСС? Няхай бы насілі, дэмантравалі вернасьць ідэалам. Відаць было б, хто ёсьць хто. Спрыяла б "конструктивному диалогу". Не баяцца ж насіць свае значкі сябры і прыхільнікі БНФ.

А ці добра пачываюцца ў сьвятле новых штрыхоў да партрэту Ільліча студэнты і выкладчыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ІМЯ У. І. ЛЕНІНА?

Крый Божа, каб нехта падумаў, што я заклікаю нішчыць помнікі і выкрэслігаць імя Ільліча з нашае Памяці. Я зусім не прыхільнік варварскіх бальшавіцкіх метадаў. Далібог, можна вынайсці нешта больш цывілізаванае і дасціпнае. Чаму б, скажам, ня зьвесці помнікі Ільлічу да абкамаму і ЦК КПБ? У тульней пачуваліся б і гаспадары гэтых будынкаў (пад зокнамі ўвесь час дзейнічаў бы своеасаблівыя бронзавыя мітынг у падтрымку іхніх ліній) і самі леніны – бачачы чорныя "волгі" і іншыя съведчаныні таго, што хтосьці ўсё-такі пабудаваў сабе съветскую будучыню.

Што датычыць імя правадыра, дык, замест вуліц, яго можна было б даваць цэкоўскім калідорам або лецішчам верных ленінцаў. Хіба кепска гучыць: "Дача товарища Соколова імеми товарища Ленина"?

Існуе думка, што Леніна чакае свой XX зъезд.

Але хто яго будзе праводзіць?

Сталін хаваўся за помнікі Леніну. Помнікі Сталіну былі ўжо ненадзейнаю абаронаю і хутка пайшлі на пераплаўку. За каго ж схаваюцца верныя ленінцы, калі не застанецца бронзавага Ільліча? За "валютарыста" Хрущова? За абчаплянага ардэнамі з галавы да пятаў Ільліча № 2? За гэбіста тав. Андропава? За тав. Чарненку, за якога ня здолелі схавацца (памятаце ТАССаўскую фота?) нават тыя, хто перастаўляў генсеку ногі, калі той прыйшоў на выбарчы ўчастак галасаваць за самога сябе?

Каб захаваць заснаваную Леніным таталітарную антыгуманную сістэму, "ум, честь і совесть эпохи" можа схавацца сёньня толькі за яго самога. З-за помнікаў геніяльному правадыру працоўных цікуюць тыя, хто не зьбіраеца развязвацца з вучэньнем, якое прывяло іх да свайго асабістага камунізму. Прывяло за кошт беднасці, абяздоленасці і зынічэння іншых.

А таму: ЛЕНІН – ГЭТА СТАЛІН СЕНЬНЯ.

БЕЛАРУСКАМУ друку пагражае катастрофа. — буйным шрыфтам канстатуе газета «Літаратура і мастацтва». У друку зьявіліся лісты 22-х пісьменнікаў-камуністаў, а таксама галоўных рэдактараў літаратурных часопісаў. Гэтыя дакументы той самы «ЛіМ» зъміасці ў нумарах за 5 і 19 кастрычніка. У нумары за 19 кастрычніка надрукаваная й заява лімаўцаў-камуністаў аб прыпыненіі іхняга членства ў партыі. У заяве маецца й камэнтар да адкрытага ліста, які 22 пісьменнікі-камуністы націравалі Цэнтральному Камітэту КПБ. Уважаючы гэтых камэнтар недастатковым, лічу абавязкам даць свой.

22 камуністы жаляцца, што «не распрацавана свая партыйная Программа пераходу на мову народа, арганічнай часткай якога партыя павінна з'яўляцца і якому павінна служыць, не праведзена ніводнага пленума, прысвечанага нацыянальнаму адраджэнню». Здавалася б, гэтыя факты як нельга найлепей паказваюць аблічча КПБ. І чаго тут жаліцца, наракаць? А справа ў тым, што адсутнасць партыйнай праграммы пераходу на родную мову, адсутнасць партыйнай праграммы нацыянальнага адраджэння «ва ўмовах плуралізму і ўзыненні новых палітычных фарміраваній і партый ставіць КПБ, усіх нас, яе членаў, у незайдроснае, двухсэнсоное становішча».

Паны пісьменнікі-камуністы жаляцца на псыхалагічны дымкамфорт. З аднаго боку, яны за мову, культуру і г. д., але, з другога боку, застаюцца членамі антынацыянальнае партыі. Яны апік яи могуць ці яи хоцуць усьведаміць, што партыя, да якой яны належыць, ад самага пачатку была варожа настаяўленая да ўсіх працоў беларушчынам і што нічога з тое пары не зъмілася. Нібыта яны не ведаюць, што іх членства ў партыі — гэта заўсёды ўступкі, пастаяннае капітулянцтва, заўсёднае плацанье на правах просьбітаў. Нібыта яны не ведаюць, што ў двухсэнсовых становішчах апінуліся ад моманту ўступлення ў КПБ. Бачыцца ў гэтай заяве іншае: пісьменнікі-камуністы і надалей хоцуць заставацца камуністамі ў беларусамі адначасова. Іх бянтежыць, што іхняя родная партыя апік не паверненца тварам да народа, яго мовы, культуры, традыцый, і непакоіць, што дзеля гэтага партыя траціць у вачох грамадзтва свой «аўтарытэт».

Вось у чым сутнасць пазыцыі пісьменнікаў-камуністаў: яны хадзелі бі з печы ўласці і племчы не пабіць, хадзелі б утульна сядзесь на двух крэслах адначасова.

Паны пісьменнікі-камуністы плачутца, што партыйны друк і партыйныя кіраўнікі ня ціняць нацыянальнае съведамую інтэлігэнцыю, робяць спробы дыскрэдытаўца. «Такія адносіны да творчай інтэлігэнцыі з боку партыйнага кіраўніцтва, — чытаем мы, — адблісі на тым, што яе так мала ў Вярховным Савеце ССР, у Вярховным Савеце БССР, у выбарных органах партыі...».

Тут нешта пераблытана. Партыйны аппарат паюс вам, панове, у вочы, а вы выціраеце съліну ды выяўляеце сваю лаяльнасць да яго. Не партыя

Панове, ці ня лепей для вас, для вашага неспакойнага сумленін будзе, калі вы пакінече партыю? Бярыце прыклад з Алеся Ганчара.

Дык пакаяцца трэба было б. За сэрвізіз, за тое, што чакалі (а сёй-той праслі) сабе узнагарод, прэмію ды званіні, за тое, што вялікай трагедыяй для вас было непрысуджэнне гэтых прэмій, неўзнагароджаніес вас жадным ордэнам ці званінем. Пакаяцца за вернападданіцкія лісты ў ЦК КПБ, за даносы (ня ўсе пісалі тых лісты, ня ўсе даносілі; пра каго пішу — той ведае). Пакаяцца за стол заказау, за кватры, атрыманыя з ласкі ЦК КПБ, — за тое, што вы згадлісі на сътасе ды ўтульнае існаваніе, носячы дулю ў кішэні замест таго, каб змагацца за годнасць сваю й годнасць

кага, Язэпа Дылы, Вацлава Ластоўскага, Аркадзія Сміліча ды іншых? Адны з іх сталі бальшавікамі, другія прыміріліся з камуністамі. І што атрымалі? Вы сталі камуністамі, лаяльнымі, паслухмінными з вам плююць у вочы. Ці годнасці ў вас няма? Ці вы не шануеце годнасць народу?

Выявіць годнасць — злачыць ісьці на канфлікт з вашай роднай партыяй. «ЛіМ» выявіў Анатоль Віцінскі, адзін з 22-х, выявіў. За гэта павага да «ЛіМа», за гэта абралі Анатоля Ільліча дэпутатам. Але зірніце, як узьненавідзела гэту ваша партыя — яи хоча друкаваць у сваёй друкарні. Выснова: трэба змагацца з партыяй, якая манаполізowała выдавецтвамі й друкарні.

Галоўныя рэдактары «Полімя», «Немана» і «Беларусь» жаляцца, што іх часопісы апінуліся на мякіх катастрофах. І яи бачаць сваёй віны. Анатоль Кудравец, перастаньце друкаваць у «Немане» кепскія творы беларускіх пісьменнікаў, творы, якіх не бярэ аўтодзілі маскоўскі часопіс, — і прэстыж вашага выдання вырасціце. Сяргей Законінкаў, ты лепш надрукуй які добры пераклад з замежнае мовы, а яи кепскі твор беларускага пісьменніка, — і часопіс будзе купляць. Аляксандар Шабалін, зъмішчайце ў «Беларусь» вострыя публістычныя творы, рэпартажы, знаёмце з партыямі, піснімі — і часопіс пойдзе ў людзі.

Разумею вашыя праблемы: часопісы — органы Саюза пісьменнікаў Беларусі; і кожны сябар СПБ мае права ў яго друкавацца. Цяжка бывае адмовіць, шмат скандалаў (скандаляць як правіла, няздары). Дых чаму вы тримаецца за гэтых Саюз? Станьце самастойнымі, станьце часопісамі пэўных пісьменніцкіх груп. Ведаю: пачнёцца гвалт несусветны, бо ў гэтym Саюзе шмат няздараў, шмат гультайёў, бо ў гэтym Саюзе шмат хто ўступіў дзеля кватры, стала заказаў, падлікі і дому адпачынку Літфонду, а не дзеля слугаванія Слову. Народу, Беларусь. Саюз — гэты выпадак сталінскай систэмы, яе інструмент, які тримаецца на датычных систэмах, — павінен стаць асцыяцыйны творчы суполак, а часопісы — органамі суполак. Вы самі, панове рэдактары, спасыдаецеся на прыклад 20-х гадоў. А тады Саюза пісьменнікаў не было — былі суполкі і часопісы выдавалі яны. Якай суполке таленавіцейшая, той часопіс больш папулярны.

Разумею: цяжка адважыцца на гэты крок. Але давядзеца. Рана пі зноша. СПБ не дасягае вам ані шэлега, але ён — з усімі талентамі ў няздарамі — дыхтует вам умовы, можа скінуць вас, рэдактараў. Якай ж тут лёгіка?

Рынкавая систэма тым і падабаецца мне, што ў ёй няма мейсца шэрсці: або таленавітас, або плюкас, заалагічнае. У рынковых умовах выходитлі ў «Наша Ніва», ў «Маладая Беларусь», і «Калісце», выходзілі книгі Купалы, Коласа, Багдановіча, Гарэцкага... Бальшавіская систэма разбесціла вас, прывучыла жыць на гатовым, забіла

ПЛАКАЛЬШЧЫКІ



апарат дыскрэдыта. Вы самі сябе дыскрэдытаўвали ў вачох народа сваімі сэрвісцкімі падзвінамі. На нацыянальную інтэлігэнцыю пляваў і Шчарбіці на Украіне, ды там не маўчалі, не пісалі чалабітныя, не пісалі — там пратэставалі, змагаліся, гінулі за Украіну ў лягерох. Вось чаму народ там пісьменнікаў шануе, абраў народнымі дэпутатамі Распублікі ў ССР. Там на чале РУХу стаіць пісьменнік. А ў нас? Як вы, панове, паставіліся да Народнага Фронту? Як вы ставіліся да ўзведзекаў і гвалту над культурай, помнікамі нашай гісторыі, над моладзьдзю? Вы не пратэставалі публічна, на ўвесь свет — вы плацаліся, наракалі ў кулуарах, пісалі чалабітныя, упрошвалі сълюнкоўых і сакаловых, шукалі ласкі ў антановічаў, прынялі ў Саюз пісьменнікаў Савета Паўлана. Хто ж вас будзе паважаць? Парлакраты, народ? Нельга служыць двум багом — народу і антынацыянальнай, антынароднай партыі, якай страляла ў Курапатах, на Кабыляцкай гары, у магілёўскіх кар'ерах і г. д., партыі, якай хавала ад народа вынікі Чарнобыля...

хадег, якія б мелі магчымасць зарабіць сваёю працю належныя гроши ды купляць і харчы, і кватры, і г. д. на агульных падставах. Пакаяцца трэба было б і за тое, што вас падкупілі гэтымі прэміямі, ордэнамі, званінімі, прывілеямі. Вы малі пісаць кепскія книгі, не клапоцічыся пра тое, купляюць іх і не, бо състэма гарантавала вам ганарап не за якасць, не за прададзеныя асобнікі — за колькасць аркушаў, радкоў. І вас гэтая състэма задавальняла. Вы лагаджалі ёй, не пратэставалі супраць цензуры, не пісалі «у стол», для самвиду. Мала таго, вы самі — у якасці рэдактараў — чынілі цензуру часам больш жорсткую, чым Галоўліт.

Час мяніеца. Мяніеца състэмы. І вы адчулі трывогу. Ніхто не гарантавае вам дэпутацкія мандаты, ніхто не гарантавае ганарап за аркуши, радкоў. Ніхто не гарантавае даты на кепскія книгі. Вось першапрычына трывог. Нельга ведама ж, які ўлічваць і тое, што новыя абставіны паставілі культуру ў нявыгаднае становішча.

Адвочнае пытанне: што рабіць?

Адмовіцца ад старое състэмы, не слугаваць ёй. Ня быць просьбітамі ў плацальшчыкі. Змагацца за годнасць мейсца беларускай мовы й культуры, самой Беларусі ў сусвеце. Няўжо вы не зразумелі, што быць съведамі беларусам — значыць быць у апазыцыі да КПБ, КПСС? У адкрытай апазыцыі, а не з дулю ў кішэні. Няўжо вы забылі пра лёс Алеся Чарвакова, Зыміцера Жылчновіча, Антона Балін-

нрадпрымальнасць. Рынкавая систэма патрабуе людзей дзеяных. Здалеце, панове рэдактары, сабраць вакол сябе таленты, знейсьці асьвежаных фундатараў, рэкламадаўцаў — выжывуць часопісі; не здалеце — што ж, такая ваша долі...

Зыміцер Санько прапануе (*«ЛіМ»*, 19 кастрычніка) вызваліць усе беларускія выданні ад падаткаў. Нібыта я добрая ідзя. Мала таго, ён прапануе паперу ды іншыя матэрыялы для беларускіх выданняў уключыць у дзяржзаказ. І зусім няблага. Толькі ці пэўны спадар Санько, што гэтая матэрыялы пойдуть на прагрэсіўныя выданні? Пакуль у нас манаполія КПБ на ўладу, на фонды, пакуль у нас недэмакратичны парламент і ўрад, падыход да газетаў і часопісаў будзе «дышэрэнцыраваны». Знаю жа, вызваленіне ад падаткаў дае мажлівасць на кепска пачуванію шэршнікам паштам, празікам ды наўкоўцам за кошт таленавітых пісьменнікаў і вучоных. Выдаецтвы па-ранейшаму будуть выдаваць книгі паводле прынцыпу «з плач ды ў печ». Ці не дзеля гэтага ствараецца афіційна «Беларускі пісьменнік»?

Ведаю: пасыплюцца абвінавачаныні ў непатрыятызме. Ну і што? Панове пісьменнікі-камуністы, ці ня вшая віна — як кіраўнікі, рэдактараў — за тое, што многія таленты загінулі? Ці ня вы ціха-мірна аддавалі сваіх дзетак і ўнукаў у расейскія школы? Ці ня вашыя сыны і дочки, зяці й нявесткі, унучкі і унуки размаўляюць па-расейску? А ці ведаецце вы, колькі членаў СПБ выступаюць перад людзьмі за гроши, колькі з іх нясе народу лухту, колькі з іх напіваеца на людзёх у якім-небудзь райцэнтры, ці ведаецце вы, колькі членай СПБ не выпісваюць беларускія часопісы й газеты? Як ні круці, патрыятызму тут мала, як ні круці, а сірочы стан нашае культуры, яе нізкі ўзровень — і на сумленыні пісьменнікаў, СПБ.

Чаго ж тады плачаче, як плакальшчыцы на габрэйскім пахаваньні. Ці гэта стала прафэсія?

Час хамянуцца й адкрыта сказаць народу: нас палохалі — мы баяліся, нас куплялі — мы маўчали, сталі калабарантамі. Я пра тое ж: час пакаяцца. Час усъведаміць сваю адказнасць перад народам, будучыній, ды з годнасцю, не чакаючы ласкі ад партыі Сакалова—Камая — Грыгор'ева — Сямёнаў, змагацца за права народа й культуры, за свае права. Час дзейнічаць, час мысліць, час

пісаць добрыя творы. Будзеце паважаць сябе — будуць паважаць вас. І мо дэпутатамі абліруць...

Анатоль СІДАРЭВІЧ.

БЕЛАРУСКА-РАСЕЙСКІ СЛОУНІК ДОКТАРА ЯНКІ СТАНКЕВІЧА

ГЭТЫ грунтоўны даведнік (1305 старонак) падрыхтаваны да друку Сп. Юркам Станкевічам — сынам Сп. Янкі Станкевіча і выдадзены Фундацыяй Льва Сапегі ў Новым Ерку, ЗША. На жаль, на Беларусі такое вольнае ад ідэяльных ды манапалістичных шораў выданыне пакуль немагчымае. Але хто з нас не хацеў бы мець такі Слоунік ва ўласнай бібліятэцы!

Нядоўна Сп. Юрка Станкевіч наведаў рэдакцыю СВАБОДЫ ў Менску і паведаміў, што большую частку накладу Слоуніка (усяго 1 тысяча асобнікаў) хацеў бы перадаць на Беларусь.

Кніга каштоўная і шмат каштуе перасылка з ЗША. Але, на жаль, нашыя драўляныя рублі ніяк не кампенсуюць матэрыяльныя выдаткі Спадара-Юркі. І таму ён прапанаваў накіраваць усе гэтые рублі на карысць для Беларусі — на разьвіццё адзінай пакуль рэзальнай нацыянальна-дэмакратичнай апазіцыйнай сілы — Беларускага Народнага Фронту.

Апекавацца дастаўкай і перасылкай Слоуніка пана-дзіліся былі па ўласнай ініцыятыве работнікі камсамольскай газеты «Чырвоная змена». Яны паабязалі ўсім, хто да іх напіша, даслаць дармовыя асобнікі. Калі ж пачалі паступаць сотні замоваў, «змена» ад гэтася справы адмовілася.

Спадар Юрка перадаў у рэдакцыю СВАБОДЫ калі 400 замоваў на Слоунік, якія ён у ЗША атрымаў зь Беларусі. Пасля таго, як наклад прыбуздзе на Беларусь з-за акіяну, мы паведамім пра гэта ўсім, хто дасылаў замовы Сп. Юркам Станкевічу і рэдакцыі СВАБОДЫ. Кошт асобніка, які мы вызначылі пры сустрэчы з Сп. Юркам — 25 рублёў.

БЕЛАРУСКАЕ РАДЫЕ ЗА МЕЖАМІ БССР

ПАДАЕМ час эфіру паводле Менскага часу і хвалі беларускага радыё за межамі БССР:

Беларускія радыёперадачы ў Польшчы. Беластоцкае радыё.

Публіцыстычна інфар-

мацийная праграма «Пад знакам Пагоні»: ад панядзелка да пятніцы выходзіць з гадзінёй 6.30—6.45, паўтараеца з гадзінёй 16.45—17.00. У суботу — з гадзінёй 16.45—17.00.

Царкоўная перадача «Духоўныя сустрэчы»: у суботу з гадзінёй 6.30—6.45.

Беларускі радыёчасопіс: у нядзелю з гадзінёй 6.00—6.30.

Хвалі беластоцкіх перадачаў — 4.12 і 4.128 (УКХ-72,8 і 72,68 Мгц).

Беларускія радыёперадачы Другой праграмы Летувіскага радыё.

Беларускія слова на хвалах Летувы: у другую й чацвертую суботы месяца з гадзінёй 11.30.

Хвалі — 271 м (1.107 Мгц).

Радыё Ватыкану.

Беларуская праграма: штодня з гадзінёй 7.45 і 20.45.

Хвалі — 25, 31, 41 м.

Радыё «Свабода».

Беларуская праграма: штодня з гадзінёй 6.00—6.30, 8.00—9.30, 18.00—19.00, 22.00—23.00.

Хвалі — 19, 25, 31, 41, 49, 75 м.

Падрыхтаваў
КАСТУСЬ КАМЯНЕЦКІ.

ДЗЯКУЙ!

КОЖНЫ нумар беларускіх газет СВАБОДА выходзіць у сьвет, дзякуючы ахвяраванню нашых чытачоў. У гэты раз нам моцна паспрыяў Сп. Юрка Станкевіч з ЗША. Праз ягоную дапамогу СВАБОДА на Беларусі мае шанцы стаць рэгулярным выданнем і жыць доўга. Сардэчна дзякуем

і зычым Сп. Станкевічу здароўя й спаўнення ягонае запаветнае мары.

Таксама дзякуем Сп. Уладзімеру Карпіновічу з вёскі Мароскі пад Маладечнам і Сп. Уладзімеру Туняку з Менску, якія ахвяравалі на СВАБОДУ па 50 рублёў; дзякуем Сп. Людміле Туркот з Барысава за 15 рублёў; Сп. Алене Сасноўскай і Сп. Ананіму з Хабараўску, якія даслалі на газету па 10 рублёў.

Гэтак спраўа Беларусі і спраўа СВАБОДЫ пашыраецца на Бацькаўнчыне і ў розных кантох цэлага сьвету.

Арганізацыі і прыватныя асобы могуць заключыць дамову на распаўсюджванне беларускіх газет СВАБОДА. Звязтайтеся, калі ласка, па тэлефонах:

БАРАНАВІЧЫ — 6-33-26 альбо 5-32-78 (Сп. Павел);

ВІЛЬНЯ — 62-07-20 ці 73-84-75 (Сп. Хведар);

ВІЦЕБСК — 4-53-22 (Сп. Валера);

ВЯЛЕЯКА — 5-56-56 (Сп. Наталья);

ГАРОДНЯ — 44-01-27 ці 45-22-54 (Сп. Данута);

ГОМЕЛЬ — 55-79-03 (Сп. Андруш);

МАЗЫР — 2-42-00 (Сп. Лялон);

МЛДАДЭЧНА — 7-72-26 (Сп. Тадэвуш) пасля 18.00;

МЕНСК — 34-42-78 (Сп. Алеся);

ПОЛАЦАК — 4-47-05 (Сп. Уладзімер) з 21.00 да 23.00, апрач аўторку я чацверу.

РЫГА — 28-85-23 ці 37-54-12 (Сп. Сяржук).

Калі Вы жадаецце зъмясьціць Вашую рэкламу на старонках беларускіх газет СВАБОДА, звязтайтеся, і калі ласка, па тэлефоне 34-42-78 (Сп. Алеся).



НА ВУЛЬКАНЕ. Мал. С. Харэўскага

(Праця са стар. 1)

шага лёсу.

Як далей будуць разгортвацца падзеі? Я бачу два варыянты. Першы, аптымістычны. Усвядамленыне катастрофы прывядзе да мабілізацыі ўсіх сілаў, матэрыяльных і духоўных. У агульныій бядзе мы нарэшце адчуем сябе нацыяй. Зразумеем, што без свабоднай, дэмакратычнай і незалежнай дзяржавы нам ня выратавацца. Абярэм дэмакратычны парламент і збудуем такую дзяржаву.

Пэсымістычны варыант: мы будзем ціха паміраць.

І ўсё ж без рахунка ня абысьціся. Хоць бы таму, што нашыя дзецы аднойчы спытаюць:

«Хто злачынца?» І як бы мы ні пазбягали гэтага пытання, адказваць прыйдзеца. Для мяне адказ відавочны.

— Злачынца,— скажу я аднойчы сваёй дачы, — нашая савецкая сацыялістычная дзяржава. Тая самая, што расстрэльвала наших дзядоў, што прымушала хлусіць бацькоў, а цяпер кінула нас і наших дзеци ў радыяцию. Калі трэба было вывозіць і ратаваць людзей, яна арганізоўвала першамайскія дэмманстрацыі. Калі началі паміраць дзеци, яна супакойвала, маўляў, жыць можна. І хлусіла, хлусіла ўесь час.

Адзін з самых страшных уроку, якія даў

Чарнобыль, гэта ўрок бязъвер'я. Нас падманвалі шмат гадоў, падманваюць і сёняня. Але сёняня верыць у падману пра тое, што «усё добра».— ужо небяспечна для жыцця. І я ня толькі ўласнага. Калі б я меў прыватную школу, я, побач з гісторыяй і філозофіяй, выкладаў бы курс «Спосабы дзяржаўнай дэзынфармацыі насельніцтва». Ці, калі прасцей. «Як нас падманвае дзяржава».

Мы ня зможам набачыць усяго, што будзе адбывацца з намі. Мы ня ведаем, што будзе з нашымі дзецимі. Напэўна, якраз у такім стане чалавек пачынае крычыць: «ратуйце». Але хто нас будзе ратаваць?

І ад чаго?

Хто можа ўратаваць ад абыякавасці? Ад духонага рабства? Ад агрэсіўнае тупасці ўлады? Ад адсутнасці сумлення?

А па дзіцячых садочках вісяць партрэты Леніна, і выхавашелькі распавядаюць пра добрую дзедушку, які любіў дзеци. Потым дзеткі пераходзяць у «акціябрата», у «лініеры», у «камсамольцы»... А пасля... Есць такі верш:

Мы стаялі ў чарзе па хлеб,
Дастаяліся, а тамака
— съмерцы.
Мы спыталі: а дзе
наш хлеб?
Нам у очы глядзела
съмерцы.
Усё.



ЭРИОН ПРАВЛЯЕ:

прадпрыемствам і арганізацыям — дамову на 1990-91 год на рабленыне пуска-наладачных работу:

— па вентыляцыі

1. Санітарна-тэхнічнае абслуедваныне вентывідаў.
2. Вызначэнныне нормаў гранічнае давушчальных выкідаў.
3. Наладка вентысystэм на праектныя расходы паветра.
4. Вырабаваныне й наладка пылагазазбавальных установак. Тэл. 64-93-92

— па водазабесцячэнню й каналізацыі

1. Наладка ачышчальных збудаваній ВІК.
2. Абслуедваныне дэбітных ачышчальных збудаваній.
3. Складаныне воднага балансу.
4. Складаныне выкананічай дакументаціі сетак ВІК.
5. Абслуедваныне сетак і аналіз тэхпрацэсу гальвінічнае вытворчасці. Тэл. 64-62-82

— па цеплавых балансаў.

1. Наладка систэмай цеплавабесцячэння і цеплава-спажыванія.
2. Складаныне паракандэнсатнага балансу.
3. Наладка ХВО кацельнія цеплавога рэжыму.
4. Складаныне выкананічай дакументаціі цепласетак.

Тэл. 64-93-22

— па станках

1. Наладка систэмай праграмнага кіраванія і прыстасаваніяў лічбавай індыкацыі.
2. Наладка систэмай электрааутаматыкі.
3. Наладка электрапрывадаў падачаў па каардынатах і шпіндзеляў.
4. Наладка механічнай часткі станка.
5. Комплексная наладка систэмы «Станок-прывад СПУ ці УЦП». Тэл. 64-62-82

на КІП і А

1. Гальвінічныя лініі.
2. Кампэрсарныя станцыі.
3. Кацельні.
4. Кандыцыянеры і вентустаноўкі.
5. Наладка СТА (съпеціальнае тэхнічнага абсталяванія). Тэл. 64-93-22.

Якасць і тэрміны выкананія гарантуюцца.

Наш адрес: 220032 Менск, вул. Філімонава, 24.
Тэл.: 64-81-91 64-75-47.

СВАБОДА

тэлефакс (0172) 72-69-37

Выдаецца на беларускай мове Янкі Купалы, Максіма Гарэцкага, Антона Лук'яненчыка без уліку пастановы СНК БССР ад 1933 году.

Думка аўтараў не абавязковая супадае з меркаваннем рэдакцыі.

Выпускаецца штотыднёва (затрымкі — вымушаныя) з 1990 г.

Атрымаць СВАБОДУ Вы можаце, калі накіруеце адвольную суму грошай (зь якой пасыя будзе вылічвацца кошт кожнага дасланаага Вам нумару) паштовым пераказам на адрес: 220045, Менск, п/с 17, Сп. Сабаленку Алесю Міхайлавічу.

Для падпіскі прац Саюз-друк наш ідэкс: 63887.

Адрес для карэспандэнцыі: 220045, Менск, п/с 17, Сп. Сабаленку Алесю Міхайлавічу.

Выданыне падрыхтавалі А. Гуркоў, С. Дубавец, П. Жук, С. Харэўскі.

Ліцэнзія № 10. Афэтыны друк. Друкарня МАУД

Зак.

Наклад 30000 асобнікаў.

